

Юбілеі**Беларуская грамадскасць адзначае ў гэтым годзе юбілейны год нараджэння
ВОЛЬГІ МІХАЙЛАЎНЫ ІПАТАВАЙ**

Рэдакцыя часопіса “КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ” шчыра віншуе вядомага беларускага літаратара і грамадскага дзеяча, Вольгу Міхайлаўну Іпатаву, з юбілеем і зычыць ёй добрага здароў’я, шчасся, дабрабыту яе сям’і і далейшых творчых поспехаў на карысць Бацькаўшчыны.




*Вольга Іпатава з сынам Русланам на святкаваньні 25 Сакавіка ў Манрэалі
(30 красавіка 2003 года)*

Вольга Іпатава нарадзілася 1 студзеня 1945 года ў пасёлку Мір, Карэліцкага раёна, Гродзенскай вобласці ў сям’і служачых. Дзіцячыя і юнацкія гады былі няпростымі бо пачынаючы з 11-гадовага ўзросту давялося выхоўвацца ў дзіцячым доме. З самага юнацкага ўзросту ў яе выявіліся талент і жаданьне пісаць вершы і апавяданьні. І з гэтым яна ідзе па жыцці, дорачы людзям радасць ад знаёмства з чароўнымі словамі паэзіі ці з героямі гістарычных раманаў.

З-пад пера Вольгі Іпатавай выйшлі зборнікі вершаў «Раніца» (1969), «Ліпеньскія навальніцы» (1973), «Парасткі» (1976), «Крыло» (1976), зборнікі аповесцяў і апавяданьняў «Вецер над стромай» (1977), «Дваццаць хвілін з Немезідай» (1981),

«Перакат» (1984), «Агонь у жылах крэменю» (1989), «Чорная княгіня», (1989) «За морам Хвальынскім» (1989), кніжкі для дзяцей «Снягурка» (1974), «Казка пра Паўліна» (1983), тэлеп'еса «Давыд Гарадзенскі» (1988).

Вольга Іпатава адзін з зачынальнікаў гістарычнай беларускай прозы і прызнаны яе майстар. Яна стварыла шэраг літаратурных вобразаў знакамітых дзеячаў беларускай мінуўшчыны, Еўфрасіньні Полацкай (аповесць «Прадслава», 1971), князя Вітаўта (раман "Знак Вялікага магістра"), князя Альгерда (трылогія, у якую ўвайшлі раманы «Залатая жрыца Ашвінаў», «Вяшчун Гедзіміна» і «Альгердава дзіда»).





Вольга Іпатава, працуючы ў газетах “Літаратура і мастацтва”, Чырвоная змена”, ў часопісах “Спадчына”, “Культура”, на тэлебачанні, унесла значны ўклад у развіццё беларускай культуры. Яе адказнасць і шчырасць сталі вынікам аказанага ёй даверу беларускіх пісьменьнікаў, якія абралі яе старшынёй свайго саюза ў вельмі цяжкі і складаны перыяд яго існавання (2001-2002).

Вольга Іпатава узнагароджана ордэнам «Знак Пашаны» і медалём Францыска Скарыны.

У апошнія дзесяцігоддзе Вольга Іпатава значны час пражывае ў Канадзе, дапамагаючы выхоўваць унукаў. Тым не менш, яна знаходзіць час каб удзельнічаць у жыцці Згуртавання Беларусаў Канады, ганаровым сябрам якога яна з’яўляецца, арганізоўваючы і ўдзельнічаючы ў творчых вечарах, імпрэзах, урачыстых паседжаньнях.

Рэдакцыя часопіса “КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ”

віншуе ВОЛЬГУ ІПАТАВУ з юбілеем –

здароў’я, шчасця і творчых поспехаў.

**Magazine “CULTURE, NATION” joins to celebration of VOLGA IPATAVA
JUBILEE**

(Abstract, magazine “CULTURE, NATION”, March 2015, issue 9, pp. 101-104)

Editorial Board 'CULTURE, NATION' congratulates the famous Belarusian writer and public activist, Volga Mikhajlauna Ipatava, with birthday anniversary and wish her good health, happiness, well-being of her family and further success for the benefit of the Motherland. Volga Ipatava is the author of number of collection of poems, collections of short stories, books for children. She is one of the founders and well-known master of the Belarusian historical prose. She has created a number of literary images of famous figures of the Belarusian past: Euphrosyne of Polotsk, Duke Vytautas, Duke Algerdas. In 2001-2002 she was the chairman of the Belarusian writers society. Volga Ipatava awarded “the Order of Honor” and medal “Francisk Skaryna”.